

Акупацыйная школьнай палітыка ў Беластоцкай акрузе (1941—1944)

Стайленье да школьніцтва для мясцовага насельніцтва ў акупаванай Польшчы і іншых краінах Эўропы было істотнай складовай часткай агульной палітыкі трэцяга райху на гэтых тэрыторыях. У гэтым кантэксьце “асьветныя” прынцыпы гітлерызму, якія мелі на мэце выхаваньне паслухміных, малапісменных нявольнікаў “герэнфольку”, выконвалі сур’ёзную ролю ў рэалізацыі плянаў заваяванья і заняволеня нацыяў. Гэтыя прынцыпы выразна сфармуляваў Г. Гімлер у дакумэнце “Колькі думак аб абыходжанні зь іншародцамі на Ўсходзе”, які пасъля ўхвалення Гітлерам у траўні 1940 г. набыў моц дырэктывы, якая ў ліку іншага вызначала асноўныя мэты і абсяг дзейнасці школьніцтва наступным чынам:

Для ненямецкага насельніцтва Ўсходу ня можа быць школаў вышэйшых за чатырохклясную народную школу. Мэтай такой школы мае быць выключна: простае лічэнне сама многа да 500, напісаныне прозвішча, навучаныне, што Божым запаветам ёсьць паслушэнства да немцаў, прыстойнасць, пільнасць і ветлівасць. У tym, каб вучыць чытаць, я ня бачу неабходнасці¹.

Аднак тарнаваныне гэтых дырэктываў на практицы не было ані пасъядоўным, ані аднастайным і абумоўлівалася рознымі палітычнымі і эканамічнымі разылікамі кіраунікоў паасобных акупаваных тэрыторыяў. Гэтак, напрыклад, на тэрыторыі генэральний губэрні існавала арганізаваная сыстэма восьмігадовых і сярэдніх прафесійных школаў з адпаведна звужанай праграмай навучанья².

Значна большыя саступкі ў гэтым абсягу рабіліся на тэрыторыі райхскамісарыяту Остлянд (які ахопліваў Літву, Латвію, Эстонію і частку Беларусі), дзе акупацыйныя ўлады дазволілі функцыянаваныне пачатковых, сярэдніх агульнаадукацыйных і прафесійных, нават вышэйшых школаў³.

Яшчэ іначай выглядала справа афіцыйнага школьніцтва на тэрыторыі райхскамісарыяту Украіна, дзе ў выніку катэгарычна нэгатыўнай пазыцыі яго генэральнага камісара Эрыха Коха маглі існаваць адно элемэнтарныя пачатковыя чатырохклясныя школы⁴.

Цалкам адрознай была адукацыйная ситуацыя ў Беластоцкай акрузе, што ў вялікай меры вынікала зь яе спэцыфічнай пазыцыі ў структуры нямецкай цывільнай адміністрацыі на акупаваных усходніх землях. Гэтак, у адрозненьні ад дзіявоў іншых вялікіх адміністрацыйных адзінак, створаных на захопленых прасціцях Савецкага Саюзу, а менавіта райхскамісарыяту Остлянд і Украіна, Беластоцкая акруга не была падпірадканая міністру ўсходніх акупаваных ашараю А. Розэнбергу. У адрозненьніе таксама ад усходніх Галіччыны, яна не была ўлучаная ў Генэральную губэрнію. Урэшце, адрозна ад сувалышчыны і паўночнай Мазовіі, Беластоцкая акруга не была ўлучаная ўва ўсходнепрусскую правінцыю райху, дарма што кірауніком яе цывільнай адміністрацыі быў прызначаны Эрых Кох — гаўляйтэр і обэр-прэзыдэнт Усходній Пруссіі.

Такім чынам, на працягу ўсяго трохгадовага перыяду нямецкай акупацыі (1941—1944) Беластоцкая акруга складала адасобленую адміністрацыйную адзінку, якая праз асабу Э.

¹ Biuletyn Giywnej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. IV. 1948. S.123; а таксама: Военно-исторический журнал. 1960. № 1. С.88—89.

² Madajczyk C. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 2. Warszawa, 1970. S.149.

³ Dallin A. German Rule in Russia 1941—1945. A Study of Occupation Policies. London, 1957. P.459—464.

⁴ Таксама.

Коха падпараткоўвалася беспасярэдне канцлеру райху. Такі статус акругі, аднак, быў часовым рагшэннем, бо ў будучыні яе зьбіраліся ўлучыць ува Ўсходнюю Прусію. Пакуль жа адміністрацыя Коха павінна была “ачысьціць Беластоцкую акругу ад нацыянальна і расава чужых элементаў і падрыхтаваць яе для нямецкай каланізацыі”⁵.

Наступствам гэтага пляну было як рэалізаванае выгубленыне людзей, так і плянаванае высяляньне часткі мясцовага насельніцтва, што ў ліку іншых пасцьвердзіў функцыянэр беластоцкага гестапа Вальдэмара Махолі⁶.

Спэцыфіка палітычнай сітуацыі тлумачыць справу толькі часткова, бо яна не выключала магчымасці арганізацыі афіцыйнай сістэмы школьніцтва ў Беластоцкай акрузе, прынамсі да часу яе плянаванай інкарпарацыі ўрайх. Важнае значэнне з гэтага пункту гледжаныня мела асабістая пазыцыя Эрыха Коха, кіраўніка цывільнай адміністрацыі акругі, якая — як сведчаць шматлікія дакументы — ішла яшчэ далей, чымся вышэйзгаданая гімлераўская дырэктыва, і нярэдка была прадметам спрэчак у кіраўнічых колах трэцяга райху. Вось жа, Кох быў зачятым праціўнікам адстойванай міністрам акупаваных усходніх земляў А. Розэнбергам (скіраванай супраць Расеі) канцэпцыі “санітарнага кардону”, які ахопліваў балтыйскія краіны, Беларусь, Украіну, і як яе вынік — імкненія да абуджэння мясцовага нацыяналізму, разглядаючы гэтыя абшары выключна як прадмет бесцэрымоннай эканамічнай эксплюатацыі і рэзэрвуар рабочай сілы⁷.

Абедзівye гэтыя канцэпцыі, натуральная, канфрантавалі таксама і ў абсягу асьветы. Калі Розэнберг прадугледжваў пэўныя формы дзейнасці школьніцтва, дык Кох эфектыўна процідзейнічаў іх рэалізацыі на кіраваных ім тэрыторыях. Праявай гэтага быў разгром польскага школьніцтва ўва Ўсходній Прусіі, а таксама на Сувальшчыне і ў паўночнай Мазовіі і тарпэдаваныне спробаў Розэнберга арганізаваць на тэрыторыі райхскамісарыяту Ўкраіна сярэдняе школьніцтва і ўніверсітэт у Кіеве⁸.

Памяняёнае стаўленыне Коха да пытаньняў асьветы ненямецкага насельніцтва было наступным важным чыннікам, які ўплываў на сітуацыю школьніцтва ў Беластоцкай акрузе, дарма што фактычна кіраваныне цывільнай адміністрацыяй гэтай акругі амаль увесі час акупацыі ажыццяўляўся Кох, але ад яго імя яго намеснік — д-р Брыкс. Шмат што гаворыць за тое, што, апроч агульнай арыентацыі свайго шэфа, Брыкс не атрымаў ад яго выразных інструкцыяў наконт развязання проблемы школьніцтва ўдарчанай яму акрузе. Ня меў Брыкс і ніякіх узору для наследавання, бо з увагі на палітычна-адміністрацыйную спэцыфіку Беластоцкай акругі тут не маглі ўжывацца заходы, рэалізаваныя ў генэральний губэрні ці на тэрыторыі Остлянду, не пасаваў таксама і прецэдэнт земляў, ужо ўлучаных ува Ўсходнюю Прусію (Сувальшчына, паўночная Мазовія).

Можна прыпусціць, што вырашэныне школьнага пытаньня, якое на пачатку акупацыі паспрабаваў зрабіць намеснік кіраўніка цывільнай адміністрацыі Беластоцкай акругі д-р Брыкс, было па сутнасці ніякім. Мяркуючы з тагачаснага фактычнага стану (пра гэта ніжэй), ён ня выдаў ніякіх інструкцыяў наконт арганізацыі сістэмы пачатковага школьніцтва, аднак ня выдаў і загадаў, якія б забаранялі дзейнасць школаў у акрузе. Трэба падкрэсляць, што гэта тычылася ў роўнай меры як польскага, так і беларускага школьніцтва, што ў сваю чаргу было вынікам адсутнасці ў кіраўніцтве цывільнай адміністрацыі яўных тэндэнцыяў у абсягу нацыянальной палітыкі. Як паведамляе падпольны рапарт аб сітуацыі за пэрыяд 15.08.—15.11.1941 г., “апроч нямецкай мовы, абедзівye мясцовыя мовы (г.зн. польская і беларуская. — Ю. Т.) прызнаны афіцыйнымі <...>. Усе нацыянальныя спрэчкі, зрешты, нешматлікія на гэтай

⁵ Arch. Główne Komisji Badac Zbrodni Hitlerowskich (далей: AG KBZH), sygn. IV, K 311/58; Akta procesu Kocha. T.I. S.20, а таксама T.IX. S.386.

⁶ Arch. Żydowskiego Instytutu Historycznego. Akta nieuporządkowane: Odpowiedź Waldemara Macholla na ankietkach IH “Die politischen Beziehungen in Bezirk Białystok in den Jahren 1941—1944”.

⁷ Dallin. German Rule... P. 49 і 464.

⁸ AG KBZH, sygn. IV, K 311/58: Akta procesu Kocha. T. X. S.750—752.

тэрыторыі, акупанты гасяць стэрэатыпнай формулай: няма Польшчы, няма Беларусі, ёсьць толькі Нямеччына”⁹.

У гэтай атмасфэры акупацыйныя ўлады не дазволілі аднавіць дзейнасць таксама і астатнім культурным установам. Не дазволена было таксама выдаваць прэсу на польскай мове, а газету “Беларускі Голас”, якая пачала выходзіць у верасьні 1941 г., неўзабаве ліквідавалі¹⁰.

У гэтай сітуацыі ўвосень 1941 г., г.зн. на пачатку першага школьнага году ўва ўмовах нямецкай акупацыі справа легальнага навучання апынулася практычна ў сфэры раашэнья павятовых камісараў. З прычыны адсутнасці інструкцыі ў Цывільнай Адміністрацыі ў гэтай справе, а таксама яе ніглістичнага стаўлення да культурных патрэбай мясцовага насельніцтва гэтыя раашэнні не былі аднолькавыя, і ў выніку абумовілі складаную карціну легальнага школьніцтва ў Беластоцкай акрузе.

Як паказваюць звесткі з праведзенага ў 1946 г. аптытання міністэрства асьветы, а таксама вынікі дасыльдавання Марыі Календы, бальшыня павятовых камісараў развязала гэтае пытаньне ў кірунку, згодным з духам нацыянал-сацыялістичнай дактрыны, забараніўшы дзейнасць школаў на тэрыторыі Граеўскага, Гарадзенскага, Ломжынскага, Сакольскага і Ваўкавыскага паветаў¹¹.

Парушэнье гэтых забаронаў — як съведчаць адказы аптытаных настаўнікаў з Сакольскага павету — пагражала суворымі рэпресіямі, аж да съмяротнага пакарання. У многіх мясыцінах павету школьнную моладзь выкарыстоўвалі для палявых працаў і аховы грамадзкага парадку пад наглядам пакінутых бяз працы настаўнікаў¹².

Калі ў Сакольскім і іншых названых паветах школьннае навучаньне магло адбывацца толькі ў падпольных умовах, то ў Беластоку павятовы камісар у верасьні 1941 г. не процідзейнічаў арганізацыі легальнага школьніцтва. У гэты час з ініцыятывы настаўнікаў і насельніцтва былі адчыненыя прынамсі 18 пачатковых школаў у наступных мясыцінах Беластоцкага павету (у дужках — колькасць вучняў паводле цытаваных аптытанняў міністэрства асьветы)¹³:

Польскія школы: Хорашч (400), Чарна Беластоцкая (200), Дабрынёва, Дабрынёўка (75), Юхновец (150), Копіск (45), Ксенжына, Міхалова (125), Невадніца (76), Новае Аляксандрова, Агароднічкі, Панікла, Супраслья, Заблудаў.

Беларускія школы: Ялоўка (28), Міхалова, Агароднічкі (70), Рыболы.

Думаецца, што гэтая інфармацыя няпоўная, а колькасць школаў, адчыненых у верасьні 1941 г. на тэрыторыі Беластоцкага павету, насамрэч была большая. Гэтыя школы, як польскія, так і беларускія, працавалі толькі да сівята Божага нараджэння 1941 г., пасля чаго распараджэннем павятовага камісара яны былі зачыненыя.

⁹ Centr. Arch. KC PZPR, sygn. 202/II, t. 6. Delegatura Rzeczyw. RP na kraj: Raport sytuacyjny za okres od 15.VIII.1941 do 15.XI.1941. Ziemie Wschodnie 3, Okrąg Białostocki. S.120—121.

¹⁰ Таксама. У пазнейшы пэрыяд акупацыі ў Беластоку выдаваліся дзізве газэты для мясцовага насельніцтва: “Новая Дарога” (на беларускай мове) і “Nowy Kurier Białostocki” (на польскай мове).

¹¹ Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zespy i Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej: AAN, ZMO): Ankiety z 1946 r. “Szkolnictwo polskie jawne i tajne w okresie wojny i okupacji”, sygn. 58—63a; Kolendo M. Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski w okresie okupacji (1941–1944) // Przegląd Historyczno-Obronnego. 1972. № 2. S. 210.

¹² AAN, ZMO: Ankiety..., sygn. 62 — інфармацыі з школаў у мясцовасцях Дрыгі, Крынкі і Высокое.

¹³ Таксама. Sygn. 59a — szkoły powiatu białostockiego (пададзеная там інфармацыя, што ў Агароднічках надалей існуе беларуская школа, не адпавядае рэчаіснасці — гэта пацвярджаюць успаміны яе тагачаснай настаўніцы Веры Карчубской, зафіксованыя аўтарам 3.7.1967 г.); Kolendo M. Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski... S. 210; а таксама інфармацыя аўтара пра школы ў Ксенжыне, Міхалове (беларускай), Рыболах і Супрасль.

¹⁴ Гэтыя меркаваныні адстойвалі нават такія знаўцы акупацыйнай гісторыі Беласточчыны, як Шыман Датнэр

На фоне прыведзеных тут нэгатыўных тэндэнцыяў мясцовай нямецкай адміністрацыі цікавай зъявай у гісторыі акупацыйнага школьніцтва была сітуацыя ў Бельска-Падляскім павеце, найперш з гледзішча яго вялікай тэрыторыі, моўнай разнароднасці і ўмоў дзеянасці школаў. Гэтая праблематыка заслугоўвае дакумэнтаванага асьвятлення, у тым ліку з увагі на паўтараныя шмат гадоў у нашай гістарычнай літаратуры цверджаныні, што падчас нямецкай акупацыі легальных школаў у Беластроцкай акрузе не існавала ўвогуле¹⁴.

Генэза ўзынікнення легальных пачатковых школаў у Бельска-Падляскім павеце пры такіх абставінах — пытаньне першараднага значэння. У сівяцле пададзеных вышэй падлікаў яна не магла быць функцыяй палітыкі апарату акупацыйнай адміністрацыі ані ў вялікім маштабе, ані тым болей у маштабе Беластроцкай акругі. Яна была выключна вынікам самастойнага трактавання гэтага пытання павятовага камісара ў Бельску Падляскім, якім увесь трохгадовы перыяд акупацыі быў усходнепрускі ляндрат Тубэнталь.

Істотнае тлумачэнне працэсу арганізацыі школаў у Бельска-Падляскім павеце даў Яраслаў Кастыцэвіч, які некалькі месяцаў да часу стварэння гмін (амтскамісарыятаў) выконваў функцыю войта гміны ў Бельску Падляскім і дзеля гэтага кантактаваў з павятовым камісарам. Паводле паведамлення Я. Кастыцэвіча¹⁵, у верасьні 1941 г. у адказ на заходы бацькоў, настаўнікаў гміны і яго самога як яе войта павятовы камісар у Бельску Падляскім даў згоду на адкрыццё школаў. Пры гэтым ён быў патлумачыў, што ў сваім рашэнні ён не абмежаваны распараджэннямі цывільнай адміністрацыі акругі, якія не прадугледжвалі арганізацыі школаў, але й не забаранялі іх дзеянасці. Рашэнне павятовага камісара адначасна вызначала ўмовы дзеянасці школьніцтва. Гэтыя мелі быць школы найніжэйшага ўзроўню навучання (дзъюхклясныя), а нагляд за імі быў давераны гміне.

Цяжка прыпусціць, што гэтае рашэнне азначала якуюсці асаблівую саступку насельніцтву павету і значна адыходзіла ад агульных прынцыпаў гітлераўскай палітыкі ў гэтым пытанні. Яно стварала выключна малыя магчымасці адукцыі дзяцей у рамках легальнага школьніцтва, значна меншыя, чымся на суседніх акупаваных усходніх землях (генэральная губэрня, Остлянд і Ўкраіна). Павятовы камісар мог у любы момант адклікаць сваю згоду, бо яна не была падмацаваная распараджэннямі ўладаў акругі.

Таксама малаймаверна, каб гэтае рашэнне было прайвай усуведамлененіем павятовым камісарам элемэнтарных адукцыйных патррабаў мясцовага насельніцтва, пра што, сярод іншага, съведчыць вялікая заўзятасць, якую Тубэнталь выявіў пры ліквідацыі польскага школьніцтва на Сувальшчыне падчас выканання ім функцыі ляндрата ў гэтым павеце (1939—1941). Таму, праўдападобна, на дазвол павятовага камісара паўплывалі як імкненіне наладзіць стасункі зь мясцовым насельніцтвам на новай, цяжкай тэрыторыі, так і ацэнка таго факту, што легальнае функцыянуванне школаў стварала акупацыйным уладам магчымасць вельмі эфектыўнага ўліку і кантролю над інтэлігэнцыяй (настаўнікамі) Бельска-Падляскага павету.

Пытанье выкарыстаныя згоды павятовага камісара на адкрыццё школаў у Бельскай гміне на тэрыторыі ўсяго павету дагэтуль не дас্তаўлялася на дастатковым узроўні. Ціверджаныне Марыі Календы, што школы адкрываліся самавольна, без дазволу ўладаў¹⁶, гучыць непераканаўча, бо без такой згоды ніякія адбытыя факты не маглі быць падставай для прызначэння настаўнікаў на пасады і выплаты заробкаў з бюджету гмін (амтскамісарыятаў).

(гл.: Biuletyn Giywnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. XV. 1965. S. 8) і Міхал Гнатоўскі (гл.: Studia i materiały do dziejów miasta Bialegostoku. Białyostok, 1970. S. 23). Упершыню на гэтае пытанье з'явірнула ўвагу Марыя Календа (гл.: Przegléd Historyczno-Oświatowy. 1972. № 2), дакументуючы, аднак, дзеянасць толькі 25—30% школаў, якія існавалі ў той час у Бельска-Падляскім павеце. Аднак засяроджаныне ўвагі галоўным чынам на польскім школьніцтве не дазволіла аўтары сформуляваць правільную ацэнку генэзы ўсяго мясцовага школьніцтва і прывяло да зьяўленняя вялікіх “белых плямаў” у сетцы школаў ува ўсходній частцы павету.

¹⁵ Інфармацыя Яраслава Кастыцэвіча зь Бельску Падляскага, 7.06.1968 г.

¹⁶ Kolendo M. Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski... S.210.

Паводле зацітаваных успамінаў Яраслава Кастыцэвіча, то бок кампэтэнтай асобы, ён як войт гміны не атрымліваў пісьмовага распараджэння з павятовага камісарыяту, якое б упаўнаважвала яго на адкрыцці школаў. Яму таксама не былі вядомыя факты высыланьня такіх распараджэнняў войтам іншых гмін. Аднак гэтае рашэнне было вядомае ўсіх гмінах павету, з чаго мусіла б вынікаць, што яно было паведамленае падчас інструктажу войтаў у канцы жніўня 1941 г. Гэта пацьвярджаюць выказваныні апытаных настаўнікаў: Ванды Клос (Галёнкі) і Антона Піруга (Рудка), што “у жніўні 1941 г. акупацыйныя ўлады (ляндрат) дазволілі адчыніць дзінве клясы пачатковай школы”¹⁷.

Беручы пад увагу задакумэнтаваныя падлікі, пададзеныя ў табліцы 1, з пачаткам 1941/42 школьнага году (вызначальным у пытаныні ацэнкі генэзы школьніцтва) у Бельска–Падляскім павеце распачалі працу 122 арганізаваныя “зньізу” пачатковыя школы, у тым ліку з польскай мовай навучаньня — 61, зь беларускай — 58 (улучна з школамі ў Нурцы і Макарках, дзе вучылі па–расейску) і 3 дзівюхмоўныя (Чорная Вялікая, Ягаднікі і Мутнай). Агулам гэта складала больш як 60% пачатковых школаў, якія існавалі ў 1937/38 школьным годзе¹⁸.

Пададзеную лічбу трэба разглядаць як мінімальную, зважаючы на тое, што дастатковае дакумэнтальнае пацьверджанье існаваньня ўсіх школаў павету з зразумелых прычынаў перасягала магчымасці аўтара¹⁹.

Ацэнываючы генэзу легальнага школьніцтва ў Бельска–Падляскім павеце, трэба заўважыць, што яна ня мела ніякай сувязі з нацыянальнай палітыкай акупацыйнай адміністрацыі на гэтай тэрыторыі²⁰. За гэта гаворыць, у прыватнасці, дастаткова вялікая колькасць польскіх і беларускіх школаў, адчыненых адначасна ў 1941/42 г., а таксама аналагічныя ўмовы іх арганізацыі, фінансаваньня і да т.п. У гэты час акупацыйныя ўлады павету яшчэ не мяшаліся ў пытаныне мовы навучаньня, пакідаючы яго на вырашэнне самога насельніцтва, у тым ліку ў залежнасці ад магчымасці прыёму на працу адпаведнага настаўніка, даступнасці падручнікаў і да т.п. Вось жа, у некаторых беларускіх вёсках (Ляўкі, Сасіны, Сабятын — гл. табліцу 1) былі адчыненыя школы, у якіх на аснове добрахвотнага пагаднення насельніцтва з настаўнікамі Юлій Віткоўскай, Марыяй Баенай і Янам Баенам навучаньне праводзілася на польскай мове. На гэтай самай аснове настаўнікі–палякі Ян Вайтовіч і Юзаф Пухальскі вучылі па–беларуску ў школах у Плютычах і Койлах. Вядомыя таксама выпадкі некалькіх дзівюхмоўных школаў, арганізаваных альбо на зычнай насельніцтва (школы ў Чорнай Вялікай — настаўнік Андрэй Маскалевіч, а таксама ў Мутнай), альбо з аб'ектыўных прычынаў. Як піша Марыя Кульчицкая, працуючы ў 1941/42 г. у школе ў беларускай вёсцы Ягаднікі, яна праводзіла заняткі на польскай і беларускай мовах у залежнасці ад падручнікаў, якія можна было знайсці для паасобных предметаў²¹.

Згаданыя выпадкі, якія маюць істотнае значэнне для характеристыкі разгляданага пэрыяду нямецкай акупацыі, былі выключнымі рашэннямі і ні ў чым не парушалі агульнапрынятага ў

¹⁷ WAP, Białyostok, Zespuł KOSB, sygn. 54: Апытаныні наконт нелегальнага навучаньня падчас нямецкай акупацыі на тэрыторыі паветавага інспектарату Бельск Падляскі.

¹⁸ Statystyka szkolnictwa 1937/38 r., GUS.

¹⁹ Гэта тычыцца, у ліку іншых, школаў у Бадакох, Буякох, Глубочку, Вялікіх Сківах, Смаркліцах і Тварогах–Мазурах, у якіх, як паказана ў апытаньнях (WAP, Białyostok), ажыццяўлялася нелегальнае навучаньне. Можна меркаваць, што ў першыя два гады акупацыі прынамсі ў частцы гэтых школаў праводзілася легальнае навучаньне ў ніжэйшых клясах. Няпэўныя і нярэдка супярэчлівые звесткі былі атрыманыя аўтарамі настаўнікамі ў Барысаўшчыне, Чартаеве, Гарадзіску, Пэрлееве, Арэхавічах, Топчыве, Трыvezы, Войтках і Жэрчыцах, у сувязі з чым яны не былі ўлічаныя ў табліцы 1.

²⁰ Гэту думку адстойвае Марыя Календа (gl.: Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski... S.211), пішучы: “Самастойная асветная палітыка на тэрыторыі Бельска–Падляскага павету <...>, магчыма, была ў пэўнай ступені вынікам спэцыфічнай палітыкі гітлераўскіх акупантаў да беларускага насельніцтва”.

²¹ Паводле інфармацыі Тадара Бурылы, тагачаснага солтыса вёскі Ляўкі (28.06.1966), Марыі Баены зь Беластоку (15.06.1968), Яна Вайтовіча зь Бельску Падляскага (22.09.1966), Юзафа Пухальскага зь Бельску

Бельска-Падляскім павеце прынцыпу, згдна зь якім у польскіх асяродзьдзях адкрываліся школы з польскай мовай навучаньня, а ў беларускіх асяродзьдзях — зь беларускай мовай навучаньня. Пры гэтым вартае ўвагі пытаньне, што ў той час як польскія, так і беларускія школы толькі ў рэдкіх выпадках парушалі моўныя межы школьнай сеткі, сфармаванай тут у пэрыяд савецкай адміністрацыі ў 1939—1941 г.²².

Матэрыяльная аснова дзеяніасці школаў і рэалізацыя працэсу навучаньня ў паасобных гмінах Бельска-Падляскага павету была неаднолькавай і істотна адрознівалася ў часе. Гэтыя пытаньні развязваліся ў залежнасці ад умоў ваеннаі акупацыі, а таксама ад стаўлення мясцовай адміністрацыі і становішча насельніцтва.

Забесьпчэнне школаў неабходнымі памяшканьнямі ў сельскай мясцовасці знаходзілася ў кампэтэнцыі солтысаў, якія выдзялялі іх супольна з управай гміны (амтскамісарыятам). У многіх выпадках школы месціліся ў сваіх былых будынках (Чаі, Чыжыкі, Даратынка, Нарва, Парцава, Турна, Верцень, Вітава, Журобічы²³), прычым некаторыя былі часова занятыя для вайсковых мэтаў (Нарва, Вітава). У Кляшчэлях навучаньне адбывалася съпярша ў школьнім памяшканьні, а пасля яго заняцця войскам — у прыватным доме. Навучаньне ў зынятых памяшканьнях адбывалася таксама ў Глінніку, Галёнках, Прушанцы і іншых. У Дубінах ля Белавескай пушчы памяшканьне было занятае войскам, што прывяло да спынення заняткі ў школе да канца акупацыі. Адначасна на фоне зносу школьніх будынкаў у некаторых мясцінах (Асмола, Выганава і інш.) ці іх спальваньня разам з усёй вёскай (Райск, Скупава) досьць гратэснка гучыць інфармацыя пра пабудову ў 1943 г. новага школьнага будынку ў Новым Корніне. Гэтыя прыклады вылучаюцца на фоне ўсіх варыянтаў сітуацыі з памяшканьнем, якія існавалі ў той час у павеце.

Пытаньне фінансаваньня дзеяніасці школаў таксама ляжала ў кампэтэнцыі гмін (амтскамісарыятаў) і вырашалася імі вельмі адрозна. Адносна высокі заробак — 80 райхсмарак за месец — атрымлівалі настаўнікі ў Сямяціцкай, Новабярозаўскай, Арлянскай і Боцькаўскай гмінах, што прыкладна адпавядала заробку чыноўніка ў горадзе. Гэтыя заробкі ўва ўмовах лепшай харчовай сітуацыі на вёсцы і нярэдка валоданьня ўласнай дзялянкай ці невялікай гаспадаркай у суме стваралі магчымасці лепшага існаваньня, чым у горадзе.

Значна ніжэйшыя заробкі (каля 50 РМ) атрымлівалі настаўнікі ў Бельскай і Кляшчэльскай гмінах. У Бранскай гміне заробкі былі розныя і вагаліся ад 40 да 80 РМ. Крытычная сітуацыя была ў Нарваўскай гміне, дзе дзякуючы непрыхильнай пазыцыі мясцовай адміністрацыі амтскамісарыят у пэрыяд акупацыі ня ўдзельнічаў у фінансаваньні дзеяніасці школаў. Заробак іх настаўнікаў складаўся з платы, зборанаі з бацькоў, памерам 5 РМ за вучня за месец.

Грошы на настаўніцкія заробкі, як і на іншыя выдаткі для школаў, выдзяляліся амтскамісарыятамі на працягу рознага часу. Найраней, ужо ў сакавіку 1942 г., выплаты спыніў амтскамісарыят у Бельску Падляскім, а з заканчэннем 1941/1942 школьнага году — амтскамісарыяты ў Вышках, Орлі і Кляшчэлях. Амтскамісарыяты ў Сямяцічах, Боцьках, Бранску і Новым Бярозаве спынілі выплаты ў другім паўгодзідзі 1942/1943 г. альбо з Падляскага (28.06.1966), Яўгена Сідэвіча з Варшавы, былога вучня школы ў Мутнай (18.07.1967), а таксама ўспамінаў Марыі Кульчицкай зь Беластоку (16.11.1966) і Андрэя Маскалевіча з Бельску Падляскага (3.04.1975).

²² У 1941/1942 г. навучаньне ў паасобных школах Бельска-Падляскага павету адбывалася на той мове, на якой яно праводзілася ў 1940/41 г., за выняткам школаў у Боцьках, Чарэмшы, Крупіцах, Ляўкох, Малешах, Навасёлках, Піліках, Паканеве, Сасінах, Сабятыне, Шэршнях і Журобічах, якія ў гэтыя гады зъмянілі мову навучаньня зь беларускай ці расейскай на польскую.

²³ Прыклады сітуацыі з памяшканьнямі падаюцца на падставе заціванага апытаўніка мін. асьветы 1946 г.

²⁴ Ацэнка фінансавай сітуацыі школаў зроблена на падставе звестак, атрыманых у 1965—1968 г. ад Соф'і і Даната Максімчукоў з Кляшчэляў, Базыля Лашкевіча з Орлі, Міхала Шурбака з Дубяжына, Еўдакіі Нікановіч

заканчэньнем гэтага школьнага году.

Пры ўмовах, калі амтскамісарыты пераставалі фінансаваць школы, выдаткі на іх утрыманьне несьлі бацькі ў выглядзе вызначаных згодна з дамоўленасцю складак, якія плаціліся за аднаго вучня. Памер гэтых складак быў розным і вагаўся — паводле атрыманых аўтарам звестак — у межах 3—5 РМ штомесяц. Новая фінансавая сітуацыя ў многіх выпадках стварала горшыя за ранейшыя ўмовы, бо атрыманыя такім чынам сродкі ішлі на заробкі настаўнікам, аплату вартаўніка, забесьпячэннене ацяпленьня і г.д. У некаторых мясцінах ужывалася таксама форма выплаты заробкаў часткова маркамі, а часткова харчовымі прадуктамі²⁴.

Заслугоўвае ўвагі цікавая для тагачасных абставінаў зьява свайго роду кантролю над школамі, рэалізоўванага ў некаторых гмінах. Як згадвае Марыя Пыдых, у той час настаўніца ў Малых Грыневічах, інспектарам школаў, якія знаходзіліся на тэрыторыі Бельскай гміны, быў яе войт Яраслаў Кастыцэвіч²⁵.

Гэтую функцыю пасяля ягонай адстаўкі выконваў Пётар Кісецкі — настаўнік школы ў Пасынках. Інстытут школьнага інспэктара існаваў таксама ў Мілейчыцкай гміне. Інспектарам быў, паводле некаторых звестак, Міхал Нарожнік. Роля інспэктараў палягала галоўным чынам у забесьпячэнні мэтадычнымі ўказанынямі і дапамозе ў працэсе навучаньня. Іншую форму інспектаваньня ўжываў амтскамісар у Новым Бярозаве, які, паводле ўспамінаў Катахыны Ярушэвіч, часта склікаў сходы настаўнікаў сваёй мясцовасці, абмяркоўваючы пытаныні арганізацыі і працэсу навучаньня.

Спэцыфічнай формай кантролю былі “інспекцыі” школаў, якія рабілі бурміstry, амтскамісары і гмінныя жандары²⁶. Яны былі зъявай досьць частай і хаця б з гэтай прычыны заслугоўваюць увагі. Было б вялікім спрашчэннем разглядаць гэтую форму кантролю выключна ў аспекте тэрарыстычнай дзейнасці акупацыйнай адміністрацыі, ці як вынік даносаў. Мяркуючы па харектэрнай паўтаральнасці зъявы ў паасобных гмінах, можна прыпусціць, што іх крыніцай былі загады павятовага камісара, які хацё быў інфармаваным аб сітуацыі ў школах, якія дзейнічалі згодна з дазволам. Амтскамісары — беспасярэднія выканаўцы гэтых загадаў — рэалізавалі іх на свой розум, паслугоўваючыся ў tym ліку гмінныя жандармерыяй. Прадметам інтарэсу гэтых “педагогаў”, падрыхтаваных да выкананьня функцыяў, ня маючых нічога супольнага з асьветай, былі, як правіла, зъмест праводжанага ўроку, праверка сышткаў і падручнікаў.

Спэцыфічная сітуацыя была таксама ў абсягу навучальных праграмаў і падручнікаў. Як згадвалася, выдадзены павятовым камісарам у жніўні 1941 г. дазвол дапускаў адкрыцця дзівюхклясных школаў, то бок школаў найніжэйшага, элемэнтарнага ўзроўню навучаньня. На практыцы гэты дазвол толькі ў нешматлікіх выпадках строга выконваўся. У бальшыні школаў яго розным чынам абыходзілі ці яўна адкрывалі школы з большай колькасцю клясаў. Гэта залежала ад стаўлення паасобных амтскамісараў, якія ўва ўмовах адсутнасці падрабязных адміністрацыйных прадпісаньняў маглі досьць адвольна інтэрпрэтаваць паняцце элемэнтарнасці навучаньня.

Як паказваюць апытаныні міністэрства асьветы, у некаторых школах назіралася зъява паступовага павышэння колькасці клясаў. Гэтак, напрыклад, у Бельску Падляскім і Малых Грыневічах у 1941/42 г. існавалі дзівюхклясныя школы, а ў наступным годзе — трохклясныя. зь Беластоку (былой настаўніцы ў Макаўцы), Рамана Арціхоўскага зь Сямяцічай, Яна Вайтовіча зь Бельску, Катахыны Ярушэвіч з Новага Бярозава і інш., а таксама зацытаванага апытаныння мін. асьветы. Зъвесткі з гмінаў Бранск і Бoцькі падае М. Календа (*Szkołnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski...*).

²⁵ Ліст да аўтара ад 11.10.1966 г.

²⁶ AAN, ZMO: Ankiety... Sygn. 60 — лісты школаў: Бельск, Даратынка, Гліннік, Кошава і Залесьсе.

²⁷ Инфармацыя Марыі Баены зь Беластоку ад 15.06.1968.

²⁸ AAN, ZMO, sygn. 60: *Апытаныні пацвярджаюць існаваньне ў 1943/1944 г. легальных школаў у Чайх-Вулыцы, Кальніцы і Верцені.*

У той самы час у Гайнаўцы працавалі дзьве сяміклясныя школы (польская і беларуская), у Новабярозаўскай гміне — чатырохклясныя, а ў Мілейчыцкай гміне — пяціклясныя. Аднак у бальшыні школаў у павеце ажыццяўлялася легальнае чатырохкляснае навучанье.

Трэба падкрэсліць той факт, што працэс навучанья ў легальным школьніцтве ў Бельска-Падляскім павеце адбываўся без афіцыйнай праграмы. У польскіх школах, як правіла, ужывалася праграма, прынятая да 1939 г., а ў беларускіх школах — савецкая школьнай праграма 1939—1941 г. У абодвух выпадках яны былі мадыфікаваныя і дапасаваныя да тагачасных варункаў. Так, напрыклад, праграма пятай клясы польской школы ў Гайнаўцы ў 1942/43 ахоплівала наступныя прадметы: этика, рэлігія, нямецкая мова, польская мова, арытмэтыка з геамэтрыяй, прыродазнаўства, фізыка, хімія і геаграфія. Гісторыя не вывучаўся.

Вялікай цяжкасцю ў рэалізацыі гэтай аблежаванай праграмы навучанья была адсутнасць дастатковай колькасці падручнікаў. Гэтая адсутнасць была значна ўзмоцненая забаронай ужыванья савецкіх падручнікаў незалежна ад мовы выданья. У канкрэтных варунках Бельска-Падляскага павету яна мела істотнае значэнне не толькі для беларускіх, але таксама і для польскіх школаў, якія ў 1939—1941 г. у значнай ступені паслугоўваліся савецкімі падручнікамі, выдадзенымі на польскай мове. Жыццё, аднак, і ў гэтым выпадку было мацнейшае за прадпісаныні. Па пэўных ваганьнях адміністрацыі ўлады дапусцілі да ўжытку ў школах польскія і савецкія падручнікі для I і II клясы, пасъля такіх прымітыўных зменаў, як заклейванье ці выразанье партрэтаў дзяржаўных дзяячоў і пэўнай часткі тэкстаў. Старыя падручнікі ўжываліся таксама і ў вышэйшых клясах, аднак гэта было “нелегальнай” працэдурай і паддавала найперш настаўнікам стрэсу і небяспекі падчас адведзін “інспектараў” у мундзірах. Аднак гэта было адзіным выйсьцем, ужываным, як правіла, ува ўсіх школах.

Няма патрэбы даводзіць, якой цяжкай была ў той час сітуацыя ў сферы настаўніцкіх кадраў і праца гэтых людзей нават у легальным школьніцтве. Істотнае значэнне ў разгляданай тэмэ мае ацэнка таго, ці колькасць і якасць гэтых кадраў былі дастатковыя для патрэбай гэтых арганізаваных “зньізу” школаў. Адказ на гэтае пытанье, нават агульны, даць досьць складана.

На першы погляд магло б падацца, што для навучанья ў школах на ўзроўні I—IV клясаў (а такім была большасць акупацыйных школаў у павеце), з улікам тагачасных пэдагагічных вымогаў, не было недахопу кандыдатаў. Імаверна, колькасць асобаў з мінімальнай пэдагагічнай падрыхтоўкай была немалая, пра што сьведчыць іх удзел у працы школьніцтва ў першыя паваенныя гады. Аднак на гэта было найважнейшае.

Рэалізацыя працэсу навучанья ў гэтых школах, часта без падручнікаў ці пры выкарыстаныні недазволеных падручнікаў, без праграмаў, мэтадычных указаньняў і школьніх дапаможнікаў вымагала ад настаўнікаў вялікай вынаходлівасці і ініцыятывы. У гэтым становішчы здавальняючых вынікаў навучанья маглі дасягаць толькі дасьведчаныя настаўнікі, а такіх у тагачаснай сітуацыі было ня надта шмат. Апроч таго, нягледзячы на легальныя харектар школьніцтва, яно не пераставала быць важным участкам ідэалагічнай барацьбы з гітлераўскім акупантам, што не рабіла яго месцам, дзе можна было бяспечна перачакаць ліхую часіну. Беручы пад увагу гэтыя чыннікі, можна рызыкнучы сцьвердзіць, што колькасць настаўнікаў, ахвотных да працы ў школьніцтве Бельска-Падляскага павету, не была дастатковая для тагачасных патрэбай. Нават у найспрыяльнейшым 1941/42 г. прыкладна 1/3 школаў у павеце ня дзейнічала.

Апісаныя вышэй ненармальныя ўмовы працы з зразумелых прычынаў не маглі спрыяць стабілізацыі сфармаванай у 1941/42 г. школьнай сеткі, нягледзячы на арганізацыйныя і фінансавыя выслікі, якія рабіліся настаўнікамі і зацікаўленымі бацькамі. Важным чыннікам, які ўскладняў стабільнасць працы школаў, былі таксама рэпрэсіі паліцыі і дзейнасць мясцовай акупацыйнай адміністрацыі. Таму пасъля аднагадовой працы ў 1942/43 г. перасталі існаваць, сярод іншых, школы ў Райску і Скупаве (пасъля спалення гэтых вёсак і зьнішчэння

ці высяленъня насельніцтва), у Выганаве (зьнішчэнне будынку школы), у Чарэмшы, Рэдутах, Шмурлах, Сямцічах (рашэнні мясцовых уладаў), у Грабоўцы, Істоку, Ягадніках, Лялёнцы, Ляўках і Кнорыдах (адмова настаўнікаў). Гэтая страты не кампэнсаваліся ўзынікненiem новых школаў, як, напрыклад, у Андрыянках, Бельску Падляскім, Дубяжыне і іншых. У выніку гэтых зьменаў агульная лічба школаў у Бельска–Падляскім павеце зьнізілася з 122 у 1941/42 г. да каля 110 у наступным школьнім годзе, пры нязначным зъмяншэнні як польскіх, так і беларускіх школаў (параўн. табліцу 1).

Істотныя зьмены ў сітуацыі легальнага школьніцтва адбыліся толькі ў 1943 г., калі акупацийныя ўлады Беластоцкай акругі пачалі палітыку дыфэрэнцыяванага стаўлення да польскага і беларускага школьніцтва. Ацаніць матывы гэтай палітыкі, цікавай таксама і ў шырэйшым гістарычным аспекте, наялёгка. Яна дагэтуль не знайшла адлюстраваньня ў публікацыях аб акупацийнай гісторыі Беласточчыны. У вялікай ступені гэта звязана з амаль поўнай адсутнасцю архіўнай дакументацыі, у выніку чаго спроба такой ацэнкі можа быць зробленая толькі шляхам падрабязнага аналізу фактычнага матэрыялу.

Першыя прыкметы новай школьнай палітыкі выявіліся ў красавіку 1943 г. Паводле ўспамінаў Марыі Баені, тагачаснай настаўніцы ў Сасінах Мілейчыцкай гміны, у гэты час чыноўнік, які прыехаў з Беластоку, паведаміў ёй пра заплянаваную з пачатку новага школьнага году зъмену мовы навучанья з польскай на беларускую. Дзеля гэтага яна адмовілася ад працы ў гэтай беларускай вёсцы²⁷.

Гэты на першы погляд дробны і нетыповы эпізод мае цікавы падтэкст, зважаючы на тое, што гэта быў першы вядомы сыгнал, які паказваў на зъяўленыне тэндэнцыі да рэгуляваньня згары справы мовы навучанья, якая ў першыя два гады акупациі ў Бельска–Падляскім павеце была прадметам добраахвотнага пагаднення насељніцтва і настаўнікаў.

Непрыхаваная атака акупацийнай адміністрацыі на польскую школьніцтва ў гэтым павеце пачалася ў жніўні і трывала да канца верасня 1943 г. За гэты час — як паказана ў табліцы 1 — у Бельска–Падляскім павеце быў зачынены амаль усе польскія школы²⁸.

Паводле інфармацыі, атрыманай на падставе зацікаванага апытаўніцтва асьветы і управы Беластоцкай школьнай акругі, а таксама ўспамінаў настаўнікаў, спыненне легальнага навучанья адбывалася на загады бурмістраў і амтскамісараў, якія перадаваліся кіраўнікам паасобных школаў. Беручы пад увагу тэртытарыяльны ахоп гэтай кампаніі, яе кароткі час і скардынаваную, афіцыйную форму, на можа быць сумневу, што яна была вынікам раашэння, прынятага на ўзоруні ўладаў акругі. Пры гэтым трэба зауважыць, што гэтай кампаніі беспасярэдне не спадарожнічалі рэпресіі да настаўнікаў з прычыны іх дагэтульшніх працы ў легальнym школьніцтве, што выразна паказвае, што не адукацыйная дзейнасць школаў была прычынай раашэння аб іх ліквідацыі.

Адначасна з раашэннем аб закрыцці польскага школьніцтва акупацийныя ўлады Беластоцкай акругі дазволілі далейшае функцыянаванье беларускіх школаў у Бельска–Падляскім павеце і іх адкрыццё ў іншых паветах²⁹. Дзеля ажыццяўлення арганізацыйнага і пэдагагічнага кантролю над гэтым школьніцтвам у Беластоку быў створаны т.зв. Галоўны школьны інспектарат³⁰.

Як піша яго былы кіраўнік Аляксей Грыщук, Інспектарат падпарадкоўваўся наваствораному аддзелу асьветы цывільнай адміністрацыі акругі і ім жа фінансаваўся. Такім чынам, ён быў афіцыйным органам акупацийнай школьнай адміністрацыі, што тэарэтычна стварала немалыя магчымасці дзеяньняў. На практицы гэтыя магчымасці быў вельмі абмежаваныя. Інспектарат ня меў ані сродкаў на фінансаванье дзейнасці школаў, ані быў у стане забясьпечваць школы неабходнымі падручнікамі і навучальнымі дапаможнікамі³¹.

Чынныкам, які ў найбольшай ступені абумоўліваў магчымасці разбудовы сеткі беларускіх школаў, быў Аляксей Грыщук, які ўзначаліў аддзел асьветы і настаўніцтва Беластоцкай акругі (параўн.: CA PZPR, Zespy i Delegatury RzNedu, sygn. 202/II, T. 7. S. 5—6: PrzeglNed terenowy 15.03.—15.05.1943). Там дзейнічалі нелегальныя беларускамоўныя навучальныя курсы, у тым ліку ў Цялушках

²⁷ Акупацийныя ўлады, аднак, да 1943 г. не дазвалялі адкрыцця школаў у іншых паветах Беластоцкай акругі (параўн.: CA PZPR, Zespy i Delegatury RzNedu, sygn. 202/II, T. 7. S. 5—6: PrzeglNed terenowy 15.03.—15.05.1943). Там дзейнічалі нелегальныя беларускамоўныя навучальныя курсы, у тым ліку ў Цялушках

рускіх школаў, была адсутнасць дастатковай колькасці настаўнікаў. Вялікая частка настаўнікаў, якія працавалі ў гэтых школах на Беласточчыне ў пэрыйяд савецкай адміністрацыі (1939—1941), была дэлегаваная з Усходняй Беларусі і па прыходзе нямецкіх войскі пакінула гэтую тэрыторыю. Беспасыяховыімі былі спробы далучыць да працы мясцовых настаўнікаў польскай нацыянальнасці, якія альбо ня ведалі ў дастатковай ступені беларускай мовы, альбо ў тагачаснай палітычнай сітуацыі не згаджаліся на гэта³².

У гэтых умовах да працы ў школьніцтве Інспектарат прыцягваў пераважна мясцовыя вясковыя настаўнікаў рознага ўзроўню кваліфікацыі (мінімум 7 клясаў сярэдняй школы). Пераважная іх бальшыня мела толькі двухгадовы стаж працы ў савецкім школьніцтве ў 1939/1940—1940/1941 г. і атрыманую ў той час на раённых і абласных курсах мінімальную пэдагагічную падрыхтоўку.

Летам 1943 г. перад пачаткам новага навучальнага году Інспектарат арганізаваў трохтыднёвую пэдагагічную курсы ў Беластоку. У іх удзельнічалі каля 80 настаўнікаў. Падчас заняткаў, якія праводзілі Аляксей Грыщук, Хведар Ільляшэвіч, Уладзімер Тамашчык і інш., настаўнікі атрымалі інструкцыі да праграмы навучанья ў I—IV клясах пачатковай школы, а таксама дырэктывы, як адаптаваць наяўныя падручнікі і арганізаваць працэс навучанья ў школе³³.

У выніку арганізацыйных заходаў інспектарату ў 1943/1944 г. былі адкрытыя 18 школаў у Беластоцкім павеце (улучна з горадам Беласток) і 8 школаў у мясцінах Сакольскага і Ваўкавыскага паветаў, якія знаходзяцца ў сучасных межах Польшчы (гл. табліцу 2). Колькасць беларускіх школаў у Бельска-Падляскім павеце вырасла з 54 у 1942/1943 г. усяго да 56 у 1943/1944, што адбылося ў выніку стварэння шэрагу новых пунктаў навучанья пры адначасным спыненіем заняткаў у некалькіх ранейшых школах (параўн.: табліца 1). Агулам на ўсёй тэрыторыі цяперашняга Беластоцкага ваяводзтва ў канцы 1943/1944 г. дзейнічала трохі больш за 80 беларускіх школаў, што складала каля 70% школаў ува ўсёй Беластоцкай акрузе³⁴.

Няцяжка заўажыць, што, апроч стварэння Інспектарату і ягоных спрабаў уніфікацыі навучальнай праграмы, умовы працы беларускіх школаў у 1943/1944 г. па сутнасці былі такія ж, як у папярэдняй гады ў Бельска-Падляскім павеце. Школы надалей утрымліваліся за кошт складак зацікаўленых бацькоў, не палепшылася сітуацыя з кадрамі і памяшканнямі і забесьпячэннем падручнікамі, а наведваньне школаў дзецьмі надалей залежала ад добраахвотнага рашэння бацькоў. Гэта абумоўлівала досьць сціплую якасць школьніцтва. Гэтак, нягледзячы на дазвол аддзелу асьветы цывільнай адміністрацыі на існаванье сямікляснага школьніцтва, каля 90% школаў у акрузе ажыццяўляла толькі чатырохкляснае

(настаўнік Ян Грыгарук), Адрынках (Ганна Снарская), Агароднічках (Вера Карчэўская), Падазяранах (Марыя Рэмжа), Страшаве (Мікола Лебядзінскі), Шымках (Васіль Дзун), Трасцянцы (Андрэй Сермяюк).

³⁰ У цытаваным вышэй “Przegl Niedzie terenowym” ня згадваеца існаванье інспектарату да 15.05.1943. Праўдападобна, ён быў арганізаваны ў другой палове траўня і ці ў чэрвені гэтага году.

³¹ Ліст А. Грыщука ад 21.02.1968. Такім чынам, выказаныя ў розных публікацыях меркаваныні аб tym, што арганізаторам і апекуном гэтага школьніцтва быў Беларускі камітэт у Беластоку, памылковыя. Насамрэч, Камітэт ня меў ані паўнамоцтваў у гэтым абсягу, ані нават прыблізнага ўяўленення ў сітуацыі школьніцтва ў Бельска-Падляскім павеце. Як піша А. Грыщук, колькасць беларускіх школаў у гэтым павеце да 1943 г. ацэньвалася на 20, тады як насамрэч іх было амаль у тро разы больш (параўн.: табліца 1).

³² Гэта пацвярдждае як А. Грыщук (гл. цытаваны ліст), так і інфармацыя Дэлегатуры ўраду (CA PZPR, sygn. 202/P, T.17. S.299: Орут spoiecyny ад 17.III.1944).

³³ Другія курсы з удзелам каля 30 настаўнікаў адбываліся ў ліпені 1944 г. у Нараўцы. Яны не былі скончаныя з прычыны ваеных дзеянняў.

³⁴ Паводле інфармацыі былога школьнага інспектара А. Грыщука (гл. зацем 31), на пачатку 1943/1944 навучальнага году ўва ўсёй Беластоцкай акрузе дзейнічала 95 беларускіх школаў, а ў канцы таго ж году — 115.

³⁵ Як паведамляе А. Грыщук, апроч гэтих чатырох школаў, поўныя 7-клясныя школы існавалі таксама ў

навучаньне. Апроч арганізаваных “зынізу” вясковых пачатковых школаў (як правіла, з 1—2 настаўнікамі), поўныя сямігодкі дзейнічалі толькі ў Беластоку, Гайнаўцы, Белавежы і Нараўцы³⁵.

Сыціпляя былі таксама і колькасныя вынікі: у 1943/1944 г. сетка беларускіх школаў у маштабах акругі не перасягала нават 20% гэтых школаў пэрыяду савецкай улады³⁶.

Беручы пад увагу гэтыя варункі, можна сцьвярджаць, што зроблены акупацийнымі ўладамі акругі ўвесну 1943 г. паварот у школьнай палітыцы ні ў якой меры ня быў праяваю імкненія да задавальнення аб'ектыўных адукацыйных патрэбаў беларускага насельніцтва. У прыватнасці за гэта гаворыць той факт, што аддзел асьветы цывільнай адміністрацыі не аказваў школам нікакай матэрыяльнай дапамогі і не цікавіўся працэсам і праграмай навучаньня³⁷.

Гэта паказвае, што матывы дыфэрэнцыяванай акупацийной палітыкі што да польскага і беларускага школьніцтва ляжалі ў плашчыні палітыкі. Зыходным пунктам тут быў пошук гітлераўскім апаратам бяспекі новых мэтадаў у барацьбе з рухам супраціву, які ахопліваў усё новыя колы як польскага, так і беларускага насельніцтва. Ужываны ў гэтай барацьбе крывавыя рэпресіўныя акцыі “адплаты” аказаліся малавыніковымі сродкамі і яшчэ больш узмацнялі нянявісць грамадзтва да акупантатаў.

Пры гэтам цяжка сабе ўяўіць, каб пасяля двухгадовага досьведу на гэтай тэрыторыі беластоцкая паліцыя бяспекі мела ілюзіі да магчымасці заручыцца для сваіх мэтаў падтрымкай адной ці другой групай насельніцтва. Таму яна звязрнулася да іншага сродку. Гэтым сродкам была спроба распальваньня нацыянальнага антаганізму паміж польскім і беларускім насельніцтвам, што ў выніку павінна было аслабіць эфектыўнасць усяго руху супраціву. У гэтым аспекте дыфэрэнцыяцыя школьніцтва была чарговай малаарыгінальнай палітычнай правакацыйнай гітлераўскага апарату бяспекі. Як паказваюць пададзеныя звесткі, для аўтараў гэтай правакацыі значэнне мелі ня вынікі дзейнасці школаў, але палітычныя вынікі, якія мелі быць наступствам створанага антаганістычнага раскладу, г.зн. існаваныя беларускіх школаў пры адначаснай забароне польскіх школаў.

Вельмі праўдападобна, што ў гэтай палітычнай гульні беластоцкую паліцыю бяспекі прываблівала таксама магчымасць правакаваньня канфліктаў паміж беларускім насельніцтвам і савецкай партызанкай. Справа была надзвычай істотная, бо гэтая партызанка дзейнічала галоўным чынам на тэрыторыях з беларускім насельніцтвам пры шырокай падтрымцы і ўзделе гэтага насельніцтва³⁸.

Наданыне школьніцтву ў 1943 г. бачнасці афіцыйнага магло выклікаць у Беластоцкім абласным штабе партызанскага руху ўражаньне яго фашизацыі і ў выніку прывесці да дзеяньняў падпольнай арміі супраць школаў і настаўнікаў.

Гэтыя правакацыйныя мэтады, не бяз выніку выпрабаваныя на іншых акупаваных тэрыторыях, у Беластоцкай акрузе цалкам праваліліся. Дарма што ў беспасярэднім адчуваньні польскага насельніцтва новая школьнай палітыка была выразам фаварызацыі беларускага Пружанах і Сьвіслачы.

³⁶ Паводле Марыі Турлейскай (Prawdy i fikcje. Warszawa, 1968. S. 494), у Беластоцкай вобласці дзейнічала 470 школаў з беларускай мовай навучаньня. У склад акупацийнай Беластоцкай акругі ўваходзіла тэрыторыя Беластоцкай вобласці і больш за дзесятак раёнаў Берасцейскай і Баранавіцкай абласцей.

³⁷ Цытаваны вышэй ліст А. Грыщука (задом 31).

³⁸ Умовы і вынікі дзейнасці савецкага падпольля падрабязна апісаныя ў працы Міхала Гнатоўскага: Za wspaniałe sprawki. Z dziejów partyzantki radzieckiej w Okręgu Białostockim. Lublin, 1970.

³⁹ Як у 1943/44 г., так і ў два папярэднія гады на Беласточчыне не адзначаліся выпадкі перашкодаў працы школаў з боку савецкага ці польскага падпольля. Гэта пацьвярджаюць выказваныні дзесятка тагачасных настаўнікаў, вучняў і работнікаў рэгіональнай адміністрацыі.

⁴⁰ Як падае Станіслаў Пячкоўскі, у 1944/45 г. у Беластоцкім ваяводзтве дзейнічала 86 пачатковых школаў з беларускай мовай навучаньня (гл.: W pierwszym roku po wyzwoleniu // Nowa Szkoła. 1971. № 10. S.24).

насельніцтва, да канца акупацыі тут не адзначалася ніякіх сур'ёзных закалотаў на глебе нацыянальнай варажнечы. Праваліліся таксама спробы правакацыі савецкага падпольля, якое, дасканала арыентуючыся ў гэтай справе, адрознівала намеры гітлераўскага апарату бясьпекі ад рэальнага становішча гэтых арганізаваных “зынізу” школаў³⁹.

* * *

У ацэнцы вынікаў дзейнасці легальнага школьніцтва ў Беластоцкай акрузе асаблівай увагі заслугоўваюць наступныя яго аспекты:

1. Арганізаваныя “зынізу” школы ў Бельска-Падляскім павеце стваралі ўмовы для нелегальнай рэалізацыі навучальнай праграмы для вышэйших клясаў пачатковай школы, а ў многіх выпадках — таксама і сярэдняй школы. Гэтая акаўніцтва тлумачыць прычыны значна меншага маштабу і сціплейшых колькасных вынікаў таемнага навучанья ў іншых паветах акругі.

2. Дзейнасць легальнага школьніцтва ў Бельска-Падляскім павеце ўмагчымляла вучням беларускіх школаў поўную трохгадовую працягласць навучанья, а вучням польскіх школаў — з аднагодовым перапынкам. У суме гэта абумовіла значна лепшую сытуацыю школьніцтва ў гэтым павеце ў першыя паваенныя гады, чымся ў астатніх паветах Беластоцкага ваяводства.

3. Распісанае ў 1943 г. беларуское школьніцтва працягвала сваю дзейнасць пасля вызвалення пры амаль нязменных колькасці школаў і их настаўніцкіх кадрах⁴⁰.

Гэта тлумачыць генэзу школьніцтва беларускай меншасці ў варунках ПНР.

Табліца 1. Пачатковыя школы ў Бельска-Падляскім павеце ў пэрыяд нямецкай акупацыі^a

Тлумачэнні:

- а. Знак “+” у рубрыцы азначае: школа дзейная, але адсутнічаюць лічбавыя звесткі; знак “—”: школа нядзейная; крапка ў рубрыцы — адсутніцца вартых даверу звестак. Сыпіс школаў паводле адміністрацыйнага падзелу 1943 г. складзены на падставе мапы Беластоцкай акругі, выдадзенай у 1943 г. у Бэрліне (WAP, Bialystok).
- б. Кіраўнікі вісковых школаў пераважна былі іх настаўнікамі.
- в. Школа да 1943/44 г. мела польскую мову навучанья.
- г. Школа з польскай і расейскай мовай навучанья.
- д. У 1941/42—1942/43 г. дзіве школы з польскай і беларускай мовай навучанья, у 1943/44 — зь беларускай мовай навучанья.
- е. Школа з польскай і беларускай мовай навучанья.
- ё. Нумар кропкі інфармацыі ў апошній рубрыцы — гл.: Дадатак да Табліцы 1.

Дадатак да Табліцы 1 — нумары кропкі

A. Дакументальныя кропкі:

№ 1 — AAN, Warszawa, Zespyi Min. Ońwiaty: Ankiety z 1946 r. „Szkolnictwo polskie jawne i tajne w okresie wojny i okupacji”, sygn. 60 (szkoły podstawowe w pow. Bielsk Podlaski), sygn. 151 (szkoły średnie ogółnokształcące — Hajnówka).

№ 2 — WAP, Bialystok, Zespyi KOSB, sygn. 54; Ankiety w sprawie tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej z terenu Inspektoratu Powiatowego Bielsk Podlaski (z 1946 r.).

№ 3 — Kolendo M. Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski w okresie okupacji (1941–1944)

// Przegléd Historyczno–Oświatowy. R.XV. 1972. № 2. S.209—230.

Б. Лісты ад інфарматараў (уласныя матэрыялы аўтара):

- № 4 — Станіслава Басевіч, Бельск Падляскі, 5.12.1946.
 № 5 — Яўген Федарук, Бельск Падляскі, 9.11.1967.
 № 6 — Антон Гілеўскі, Ліпова, пав. Гіжыцка, 14.10.1966.
 № 7 — Філіп Грынявіцкі, Віцебск, 3.10.1966.
 № 8 — Школьны інспектарат у Гайнаўцы, 31.10.1966.
 № 9 — Дырэктар школы ў Шэршанях, 6.10.1967.
 № 10 — Дырэктар школы ў Гродзіску, 6.10.1967.
 № 11 — Марыя Кульчынская, Беласток, 16.11.1966.
 № 12 — Рамуальда Лукашэвіч, Боцькі, 20.11.1966.
 № 13 — Міхась Матвяюк, Цялушки, 26.5.1968; 17.6.1968.
 № 14 — Андрэй Маскалевіч, Бельск Падляскі, 3.4.1975.
 № 15 — Ян Анишчук, Ягоднікі, 30.10.1967.

Мясьціна	Мова навучання П — польск. Б — бел.	Колькасць вучняў у навучальным годзе			Наставнік ^б	№ ^г крыніцы інф. (гл. дадатак)
		1941/42	1942/43	1943/44		
Бельск Падляскі	P — рас. П	430	405	-	Мар'ян Смэрэка і інш. Язэп Брыж і інш.	1; 28
		-	+	+		1; 28
Гайнаўка	Б П Б	Каля 1000 210	Каля 1000 240	- 280	Антон Бахоўскі і інш. Васіль Бахар і інш.	1; 3 31; 41
Амткам. Белавежа						
Белавежа		-	-	+	Федашчэння	31; 41
Старое Ляўкова	Б	-	-	102	Міхась Івацік	1; 20
Лука	Б	-	-	+	Мікалай Новік	27
Нараўка	Б Б	- -	-	+	Аляксандар Валкавыцкі, Мікалай Карпюк і інш.	1; 20
Сямёнаўка		-	-	95	Сымон Скепка	1; 27
Скупава	Б	111	-	-	Цімох Янюк	1
Амткам. Бельск	Б					
Аўгустова		+	+	+	Ефрасіння Вышкоўская	20
Болесты	Б	+	+	-	Пётар і Яўгенія Шміты	3
Дзяніскі	П	+	+	+	Амільлян Грудзінскі	20
Дубяжын	Б	-	+	+	Павал Анапрыюк	39
Гацькі	Б	65	60	97	Уладзімер Прахарук (1943/44)	1
Голады	Б	+	+	+	Ян Якубоўіч	1; 28
Малыя Грыневічы	Б	26	+	-	Марыя Пыдых	1
Кноразы	П	48	48	•	Уладзімер Прахарук	1
Кнорыды	Б	70	-	-	Канстанцін Кур'яновіч	1; 20
Катлы	Б	-	-	+	Міхась Матвяюк	13
Ляўкі ^в	Б П, Б	+	-	+	Юлія Віткоўская (1941/42) і Ян Лішык (1943/44)	25
Парцава		51	71	68	Ільля і Натальля Федаровічы	1; 39
Пасынкі	Б	+	+	+	Пётар Кісецкі	28
Пілікі	Б	30	-	-	Альбіна Вільгат	1
Плёскі	П	+	+	+	Віктар Сыманюк	26
Райск	Б	+	-	-	Алена Іванкевіч	20
Завады	Б	+	+	-	Уладзіслаў Каня	2; 3
Зубава	П	-	-	+	Вольга Пракапюк	16

Амтскам. Боцькі						
Андрыйянкі ^в	П, Б	-	30	40		1
Боцькі	П	+	+	-	Браніслава Адамчык і інш.	3; 12
Нурэц	Р	108	95	-	Гжэгаж Гуральчук	1; 17
Альшэва	П	+	+	-	Валерыя Пяхоцкая—Лукашэвіч	3
Асмола	П	+	+	-	Сыльвэстар Трэўгут	3
Пятрова—Траяны	П	+	•	-	Валерыя Піавар	2
Сельц	П	+	•	-	Вяслава Падгайская	2
Трускі	П	+	+	-	Станіслава Зайдзінская	3
Верцень	П	20—30	54	30	Марыя Война, Ян Лукашэвіч	1
Выганава	П	30	-	-	•	1
Амтскам. Бранск						
Бранск	П	125	125	-	Качэля	1; 3
Гліньнік	П	40	+	-	Соф'я Стэцэвіч	1; 2
Галёнкі	П	38	+	-	Ванда Клос	1; 2
Кальніца	П	62	45	45	Галена Лапатова	1
Керснова	П	+	+	-	Ян Сергюк	3
Кажэва	П	45	40	-	Ванда Вольтэр	1; 2
Алексін	П	+	+	-	Ядвіга і Войчех Вайтчата	3
Патокі	П	34	-	-	Францішак Богуш	1; 2
Паплавы	П	+	+	-	Ізыдора Хмялеўская	2
Прушанка	П	37	34	-	•	1
Новыя Пухалы	П	+	+	-	•	2
Рудка	П	+	+	-	Аnton Піруг і інш.	2
Съпешын	П	+	+	-	Юзаф Матысяк	2
Шимурлы	П	40	-	-	•	1
Амтскам. Цехановец						
Цехановец	П	+	+	-	Сыльвэстар Кубіцкі	1; 2
Чаі—Вулька	П	70	90	60	Эва Коск і Яніна Метнік	1
Коцы—Басі	П	+	+	-	Ядвіга Альбэртовіч	1; 2
Малец	П	+	+	-	Эўгеніюш і Луцыя Мрачкоўская	2
Вайтковічы	П	+	•	-	Браніслава Міховіч	2
Амтскам. Драгічын						
Хродавічы	П	48	52	-	Апалонія Mazур	1
Драгічын	П	+	•	-	Пёттар Ручай і інш.	2; 3
Клыжоўка	П	+	+	-	Соф'я Фалькоўская і Ян Яз	2; 3
Мілкавічы—Янкі	П	+	+	-	•	29
Астражаны	П	+	+	-	Станіслава Ліскавацкая	2; 29
Путкавічы	П	+	+	-	•	29
Съядзянаў	П	+	+	-	Юзаф Кондра	29
Смарчэва	П	+	+	-	Францішка Лазоўская	2
Сыткі	П	+	+	-	Уладзімеж Мартэвіч	2; 3
Амтскам. Гродзіск						
Вялікая Чорная ^г	П, Р	+	+	-	Андрэй Маскалевіч	14
Макаркі	Р	+	-	-	Кавэрда	10
Малінава	П	+	+	-	•	22
Стаднікі	П	+	+	-	Марыя Бахаркішча (Bachorkynwa)	2
Амтскам. Кляшчэлі						
Чарэмха	П	74	-	-	Ігнат Возны	1
Дабраводы	Б	+	-	-	Данат Максімчук	20
Грабовец	Б	+	-	-	Антон Гілеўскі	6; 30
Ялёнка	Б	38	-	-	Павал Анапрыюк	1; 30
Кляшчэлі ^д	П, Б	180	180	120	Ян Явец, Марыя Трафальская	1; 30
Малочкі	Б	•	60	-	Надзея Вершак	1; 40
Сакі	Б	+	+	+	Савіч	6; 30
Сухавольцы	Б	+	43	45	Соф'я Максімчук, Антон Гілеўскі	1; 30

Тапоркі	Б	+	-	-	Людміла Максімчук	30
Вулька Выганаўская	Б	+	•	-	Карсарукаўа	6; 30
Жукі	Б	28	+	+	Мікіта Федарук	1; 36
Амтскам. Мельнік						
Мутная ^г	A, Р	+	+	-		38
Амтскам. Мілейчыцы						
Мілейчыцы	Б	+	+	+	Пахвіцэвіч (?)	23; 42
Навасёлкі	П	+	+	-	•	36
Рагачы	Б	+	+	+	•	40
Паканева	П	+	+	-	Стэфанія Чупрынова	2
Сасіны ^в	П, Б	+	+	+	Марыя Баена (да красавіка 1943 г.)	20; 40
Сынекі	Б	+	+	+	Аляксандар Самойлік	17; 20
Сабятын	П	+	+	•	Ян Баена	3; 23
Валкі	П	+	+	-	Міхал Нарожнік	23
Амтскам. Нарва						
Барысаўка	Б	+	+	•	Вольга Пракапюк і інш.	16
Храбастоўка	Б	+	+	+	Васіль Ціханюк	32
Даратынка	Б	36	32	43	Яўген Савіцкі	1; 32
Гардычына	Б	+	+	+	Базыль Васілюк	18; 32
Янава	Б	+	+	+	Ціхан Антасюк	13; 21
Клейнікі	Б	75	70	103	Давід Дзем'янюк і інш.	1; 13
Ласінка	Б	+	+	+	Міхал Філонік і інш.	20
Макаўка	Б	+	+	+	Еўдакія Нікановіч	7; 20
Нарва	Б	100	100	100	Алімпія Савіцкая	1; 7
Рэпішча	Б	•	+	+	Тамара Драбацюк	32
Ваські	Б	40	40	40	Кацярына Стракоўская	1
Амтскам.						
Новабярозава						
Новае Бярозава	Б	+	+	+	Кацярына Ярушэвіч	20; 34
Чыжыкі	Б	20	27	28	•	1; 31
Дубіны	Б	•	+	-	Лідзія Антасюк	21; 37
Горная	Б	+	+	+	Яўгенія Барботка і інш.	31; 41
Койлы	Б	+	+	+	Язэп Пухальскі, Аляксандар Яканюк	20
Новы Корнін	Б	+	+	+	•	24; 31
Курашава	Б	+	+	+	Алена Панько, Ян Анішчук	20
Лянева	Б	+	+	+	Натальля Багародзкая і інш.	20; 34
Навасады	Б	-	+	-	Уладзімер Сайка	20
Амтскам. Орля						
Чыжы	Б	20	18	15	Кацярына Кульчицкая	1; 20
Істок	Б	+	-	-	Натальля Багародзкая	20
Ягаднікі ^в	П, Б	+	-	-	Марыя Кульчицкая	11; 15
Стары Корнін	Б	+	+	+	•	31; 35
Крывая	Б	+	+	+	Вольга Чыстоўская	4; 24
Мора	Б	+	+	+	Уладзімер Петручук	8; 20
Орля	Б	+	+	+	Васіль Лашкевіч, Мікалай	20; 35
Арэшкава	Б	+	+	-	Нестаровіч	5
Пашкоўшчына	Б	•	+	+	Яўген Федарук	25; 39
Рэдуты	Б	+	-	-	Уладзімер Асташэвіч	43
Сыпічкі	Б	24	30	36	Раман Стасельнік	1; 20
Шчыты	Б	60	59	62	Тадара Анапюк	1
Вітова	Б	34	30	25	Лявон Алясюк	1; 20
Збуч	Б	60	+	+	Кірыла Баравік	1; 20
Амтскам. Сямяцічы					Аляксандар Беразовец	
Крупічы	П	+	+	-		33
Сямяцічы	П	380	-	-	•	1
Шэршні	П	+	+	-	•	9
Вялікая Турна	Б	50	50	50	•	1

Ільля Вераміевіч

Верцень	П	65	52	—	Аляксей і Марыя Рудкевічы	1
Журобічы	П	30	46	—	Раман Арціхоўскі	1; 20
Амтсакам. Вышкі						
Малешы	П	+	+	—	Антон і Галіна Бужынскія	19
Малінава	П	+	+	—	•	3
Плютычы	Б	62	20	—	Ян Вайтовіч і інш.	1; 20
Вышкі	П	+	+	—	Антаніна Залеская	3
Залесьсе	П	37	32	—	Міхал Стапяркевіч	1

№ 16 — Вольга Пракапюк, Бельск Падляскі, 10.10.1966.

№ 17 — Баляслай Ступяркоўскі, Нурэц, 5.10.1967.

№ 18 — Андрэй Тапалеўскі, Клейнікі, 20.8.1966.

№ 19 — Яніна Вашчак-Гірэй, Бельск Падляскі, 16.8.1966.

В. Вусныя ўспаміны 1966—1968 г. (уласныя матэрыйалы аўтара):

№ 20 — Успаміны тагачасных настаўнікаў, названых у табліцы 1.

№ 21 — Антасюк, маці настаўніцы з Дубін і жонка настаўніка зь Янова, Гайнаўка.

№ 22 — Раман Арціхоўскі, Сямяцічы.

№ 23 — Марыя Баена, Беласток.

№ 24 — Наталья Багародзкая, Гайнаўка.

№ 25 — Тодар Бурыла, солтыс вёскі Ляўкі ў 1941—1944 г.

№ 26 — Людміла Ермаковіч, Бельск Падляскі.

№ 27 — Мікалай Карпюк, Бельск Падляскі.

№ 28 — Яраслаў Каstryцэвіч, Бельск Падляскі.

№ 29 — Цэцілія Ліпінская, Беласток.

№ 30 — Соф'я і Данат Максімчукі, Кляшчэлі.

№ 31 — Надзея Мэльцэр-Ражкевіч, Гайнаўка.

№ 32 — Еўдакія Нікановіч, Беласток.

№ 33 — Юзаф Альшэўскі, супрацоўнік школьнага інспектарату ў Бельску-Падляскім.

№ 34 — Юзаф Пухальскі, Бельск Падляскі.

№ 35 — Уладзімер Петручук, Гайнаўка.

№ 36 — Анатоль Рышчук, Бельск Падляскі.

№ 37 — Уладзімер Саўка, Беласток.

№ 38 — Яўген Сідэвіч, былы вучань, Варшава.

№ 39 — Міхал Шурбак, Дубяжын.

№ 40 — Аляксандар Самойлік, Плянта.

№ 41 — Тацяна Сафроненка, Гайнаўка.

№ 42 — Кс. Тэадор Такарэўскі, Бельск Падляскі.

№ 43 — Васіль Лашкевіч, Орля.

Табліца 2. Беларускія школы ў Беластоцкім, Сакольскім і Ваўкавыскім паветах у 1943/44 г.^a

Тлумачэнні:

а. Паводле адміністрацыйнага падзелу 1943 г.

(не паказаныя школы, якія знаходзяцца па-за мяжой ПНР).

б. Пададзеныя ў апытаńнях міністэрства асьветы звесткі аб існаваныні школаў у Новай Волі і Мастаўлянах у 1942/43 г., паводле ўспамінаў тагачасных настаўнікаў Арсения Зіневіча і Міколы Лебядзінскага, не адпавядаюць рэчаіснасці.

в. Школа дзейнічала да канца верасьня 1943 г.; заняткі былі спыненыя з прычыны хваробы настаўніка.

г. Школа дзейнічала ў другім паўгодзідзе 1943/44 г.

д. Нумар крыніцы інфармацыі гл. у Дадатку да Табліцы 2.

Дадатак да Табліцы 2 — нумары крыніцаў інфармацыі

А. Даکументальныя матэрыйалы:

№ 1 — ААН, Warszawa, Zespyi Min. Оńwiaty: Ankiety z 1946 r. "Szkolnictwo polskie jawne i tajne w okresie wojny i okupacji", sygn. 59, 59a i 60.

№ 2 — Pow. Inspektorat Szkolny w Białyimstoku, teczka szkoły Skrobiaki.

№ 3 — Pow. Inspektorat Szkolny w Hajnówce, teczka szkoły Odrynki.

Б. Лісты ад інфарматараў (уласныя матэрыйалы аўтара):

№ 4 — Аляксей Грышук, Кінгстан, Канада, 21.02.1968.

№ 5 — Надзея Ільляшэвіч, Шчэцін, 1.11.1967.

№ 6 — Міхал Красоўскі, Малынка, 18.10.1967.

№ 7 — Мікола Лебядзінскі, Страшава, 8.02.1965.

№ 8 — Юры Прывстром, Зъверкі, 1.12.1966.

№ 9 — Ян Сурмач, Кузыніца, 28.11.1966.

В. Вусныя ўспаміны 1965—1968 г. (уласныя матэрыйалы аўтара):

№ 10 — Аляксандар Баршчэўскі, былы вучань школы ў Рыбакох, Варшава.

Мясьціна	Настаўнікі	Колькасць вучняў	№ ^е крываць інфармацыі
Беласток	Уладзімер Кузняцоў, Алена Івашкевіч і інш.	•	1; 4; 5
Беластоцкі павет			
Белі	•	40	1
Цялушки	Ян Грыгарук	60	1
Грыбоўцы	Сяргей Тамашўскі	22	1; 7
Малынка	Канстанцін Верабей	•	6
Міхалова	Васіль Сокал, Канстанцін Сокал, Шайноха і інш.	каля 160	21
Новая Воля ^б	Арсень Зіневіч, Павал Палоцкі, Павал Зіневіч і інш.	120	1; 21
Адрынкі		•	3; 11
Патока	Ганна Снарская	•	6
Падазяраны	Антон Самасюк	•	12; 18
Рыбакі	Марыя Рэмжа	•	10; 12
Рыбылы ^в	•	•	16
Страшава	Віктар Крукоўскі	96	1; 7
Тапалянцы	Мікола Лебядзінскі	•	5; 13
Трасьцянка	Марыя Паўлоўская, Ларыса Яворская	160	1; 19
Валілы	Андрэй Сергяюк, Надзея Савіцкая	60	1
Войшкі	•	110	1
Зьверкі	Кацярына Рамановіч, Вера Ясюк	•	8; 13
Сакольскі павет	Барыс Субоцін		
Хільмонаны		•	20
Хамантоўцы	•	•	14
Даўгасельцы ^г	Ян Мікуць	•	9; 20
Вялікія Азяраны	Ян Сурмач	•	15
Скраблякі	Марыя Бабко	43	1; 2
Ваўкавыскі павет	Тодар Налівайка		
Луплянка		•	17; 18
Мастаўлянцы ^д	Тодар Гайдучэня	86	1; 7
Шымкі	Баўтрамей Пэтэльскі	75	12; 18

Васіль Дзун, Сыцяпан Паленік

№ 11 — Васіль Дзун, Гайнайка.

№ 12 — Арсень Зіневіч, Міхалова.

№ 13 — Уладзімер Карпянюк, Беласток.

№ 14 — Юры Кірмуць, Беласток.

№ 15 — Людміла Крукоўская, Бельск Падляскі.

№ 16 — Міхась Насовіч, Беласток.

№ 17 — Марыя Рэмжа, Луплянка.

№ 18 — Андрэй Сергяюк, Трасьцянка.

№ 19 — Ян Сурмач, Кузьніца.

№ 20 — Ян Чарнякевіч, Нарва.

№ 21 — Ларыса Яворская, Беласток.

Пераклад зроблены паводле:

Przeglad Historyczno–Oświatowy. 1976. № 3.

